

Адзел адукацыі, спорту і турызму адміністрацыі Кастрычніцкага раёну г. Гродна
Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Яслі-сад № 80 г. Гродна”

Мірны край пад ясным сонцам (свята)

Музычны кіраўнік
Пісарава К.Ф.

Гучыць у запісу песня пра Беларусь. Уваходзяць
Вядучыя 1 і 2 з дзвюма дзяўчынкамі,
любуюцца прыгажосцю сваей Радзімы.

Каля лесу , каля бору.
Дзе жывыя ўсе азёры,
Край мой расцілаецца-
Прыгажосцю славіцца.
Салаўі пяюць вясною,
А мяцеліцы зімою.
Радасць людзям чуецца,
Аж душа хвалюецца.
(Ул. Карызна)
«Беларуская песня»



Гучыць музыка-сімвал вайны.

Дзяўчынкі туляцца да Вядучых.

- Што гэта?
- Гэта голас вайны...
- Які жудасны голас...
- Не палхайцеся, дзеці! Няма ўжо больш у нашай краіне вайны.
- Няма вайны, на якой загінула шмат людзей, былі разбураны гарады, спалены вёскі...

Скончылася вайна 70 год назад, засталася ў мінулым...

І сёння наша бязмежная, магутная і мірная Беларусь квітнее з году ў год, і жыве ў ёй і летам, і ў восень, зімой і вясной працавіты беларускі народ!

Гучыць музыка. Дзяўчынкі ідуць пераапрацаца.
Да Вядучых падыходзяць дзяўчынкі.

У сукенцы каляровай,
У хусцінцы васільковай

Ходзіць лета па палях,
Па расквечаных лугах.

(Ніна Галіноўская)
«Лета»

Між лясамі ды азёрамі-
Васільковыя палі...
Я не ведаю, не ведаю
Прыгажэйшае зямлі.
(В. Жуковіч)

Гучыць музыка
А на Купалу рана сонца йграла,
На добрыя годы, на цёплыя росы, на
хлебы-ураджаі,
Ой, рана-рана на Яна,
Да хораша сонейка гуляла...

Купалле... Народнае свята,
Ля рэчкі збіраюцца людзі.
І красак у полі багата,
Каб ведаць, што далей усе ж будзе
Дзяўчаты сплятаюць вяночкі,
А хлопцы праз вогнішча скачуць,
Бо ёсць маладыя гадочкі,
І ножкі пакуль што не плачуць...

*Карагод з
вяночкамі «Купалінка»*

Выходзіць Вядучы і з дзецьмі
Мірны край пад ясным сонцам
Табе імя – Беларусь,
Я люблю цябе бясконца,
Я табою ганарусь.

Радзіма наша-Беларусь,
І колькі не шукай,
Не знойдзеш ты на ўсёй зямлі
Мілей, чым родны край.

Неба сіняе і глыбокае,
І бярозавы чысты гай.
Беларусь мая сінявокая,



Беларусь мая родны край!

У густых садах ты красуешся,
Сілай поўная маладой.
У агнях уся ярка свецішся,
Развіваешся збажыной.

Выходзіць Вядучы 2 з Мішай Ч.

Усё лета край любімы
Каласамі залатымі
З мірным небам шэпчацца,
Сонца ў шэпце плешчацца.

Расло жыта, расло ў полі,
Прышлі жнейкі жыта жаць.
Узялі з сабой сярпчкі
Сталі жыта падразаць.
У снапчкі навязалі,
Трэба ў бабкі пастаўляць.
Сонца свеціць, добра ў полі,
Будзем песенькі спяваць.
Хутка працу мы канчаем,
Пойдзем усе адпачываць.
Гэй,хлопцы!

Выбягае дзяўчынка

Гэй,дзяўчаты!

Танец «Касіў Ясь канюшыну»(з рэпертуару ВІА «Песняры)



Выходзіць хлопчык з кошыкам

Так жывем і так працуем,
Мы з суседзямі сябруем.
Са справай справімся любой
Мы вясёлай талакой!

А цяпер – адпачываць,
Будзем польку пачынаць!
Гоніць смутак прэч усякі
Наша полька з кошыкамі!

Полька з кошыкамі

Выходзіць Вядучы1 з дзецьмі
Куды ні глянь – лясы шумяць
Цвіце за полем гай
А поле – вокам не абняць.
І гэта ўсё мой край.



Пшаніца, жыта на палях,
Усюды ўраджай,
Стагі, як горы на лугах.
І гэта ўсё мой край.

Жыве, працуе мой народ
Ці ў снежань, а ці ў май,
І харашэе з году ў год
Мой родны, мірны край.

Куды ні глянь – лясы шумяць,
За полем рэчка, гай.
І ў сэрцы песні не стрымаць
Пра мой любімы край.
(Адам Русак)

Песня "Зямля мая" (муз. С. Галкіной сл. Н. Галіноўскай)

Выходзяць Вядучыя1 і 2

Я музыку люблю і песні,
Пачую – сэрца не суняць!
А гук цымбалаў, скрыпкі чулі?

Няма іх з чым вам параўнаць.

Без цымбалаў немагчыма ўявіць маю Айчыну,
І ў радасці, і ў скрусе любяць іх на Беларусі.

Інструментальны ансамбль "Гуселькі" (бел. нар. танец)



Гучыць курлыканне жураўлёў у запісу

Жураўлі па-над лясочкам
Роўненькім ляцяць шнурочкам,
Мама кажа мне, што гэта
Адлятае ад нас лета.
Цяпер мне зразумела,
Чаго дождж ідзе дзень цэлы-
Гэта лета, не іначай,
Па дзяньках вяселых плача.

(Іван Шуцько) «Жураўлі»

А за восенню - зіма.

А ў зімку беларускі народ сустракае калядкі

-Пячы аладкі, песні калядныя спявай, усім шчасця-долечкі жадай!

Вакальна-харэаграфічная кампазіцыя "Калядкі"



Гучыць у запісу шчабятанне птушак, выходзяць Вядучыя 1 і 2

Соня, соня, сонейка! Зашумела голейка!
Пачынаецца вясна, прачынаецца сасна.
Точыць дзяцел долата, сыпле долу золата.
Залатое, уставай, дзень шчаслівы пачынай,
І, мне, любае, свяці ты заўсёды ў жыцці. (Васіль Вітка «Сонейку»)

Каб ішла вясна-красна ды хутчэй,
Гэй, дзяўчаткі, хлопцы, выходзьце,
Будзем славу сонцу спяваць
Ды вясну клікаць!

Вакальна-харэаграфічная кампазіцыя “Вясна”



Да дзяцей падыходзіць Вядучы 1
Пеўнік заспяваў, зімку ён прагнаў.
Мішка буры прачынаецца, з вожыкам вітаецца.

Бягуць ручайкі па палях у свой далёкі шлях.
Сонейка прачнулася, людзям усміхнулася.
З вулля вылецела пчолка паглядзець ці есць дзе зёлка,
Жаўрукі ўжо адгукнуліся,галасы дзяцей пачуліся. (Валерыя Каламіец
«Вясна»)

Гучыць у запісу смех дзіцяці, Вядучы1
разам з дзецьмі выходзяць за дзверы каля піяніна.

Уваходзіць Вядучы2, да яе падыходзяць дзеці
Зямля з блакітнымі вачамі,
Раздолле рэчак і лугоў!
Тут называюць Васількамі
На Беларусі хлапчукоў.

Блакіт нябёс і белы бусел,
І кветкі ў полі,як абрус.
Мой край завецца Беларуссю,
А сам я хлопчык – беларус! (С. Сокалау - Воюш)

Я нарадзіўся беларусам,
Беларусам буду жыць!
Мову родную вучуся
Шанаваць,цаніць,любіць.

Цік-так,ходзікі,мне чатыры годзікі,
Чуб ільняны светла-русы,
Тата з мамай-беларусы!
Я – дзяўчынка-беларуска – з
васільковымі вачыма,
Хоць малая,але знаю,
Беларусь-мая Радзіма! (Л. Пранчак)

Любім пець мы,жартаваць,
У гульні розныя гуляць.

А я люблю смяцца,
Не магу я ні хвілінкі
Сумнай заставацца!

*Інсцэніроўка песні “Пайшла курка да
ліскі”*

(муз. Э.Рэлізоускай, сл. С. Шушкевіча)



Уваходзяць Вядучыя1 і 2

Добра нам і вальготна ў Беларусі жывецца!
Вось таму так ахвотна і так лёгка пецца!

У нашым доме – дастатак,
Дзеткі – бы ўзнагарода.
Гэты цуд і завецца беларускім народам.

Выходзяць усе дзеці і спяваюць песню пра Беларусь

Зямелька, зямля мая родная,
Я шчыра табе гавару:
Як толькі на свет з'явілася,
Цябе з таго часу люблю...

Квітней, набірайся моцы,
З табой працаваць-маладым.
Вясёлым дзяўчатам і хлопцам.
Рукам працавітым такім.

Няхай жа птушынаму спеву
Не змоўкнуць, а толькі-звінець!
А нашай зямлі беларускай
Жадаю ўсім сэрцам-квітнець!
(Зоя Растова) «Родная земля»

Літаратура:

Часопісы «Буся»

Галкін С.Д. «Музычныя пацеркі»
Мінск 1991г.

